

1	2	3	4	5	6
			пачуццямі, змененымі поглядамі на жыццё, аб'якавым стаўленнем да сваіх ранейшых абавязкаў		
69	Урок дадатковага чытання	1	Разгледзець твор, прапанаваны праграмай (на выбар настаўніка або вучняў)		
70	Паўтарэнне і абагульненне вывучанага за год	1	Падвесці вынікі навучальнага года, высветліць уражанні пасцікласнікаў ад курса літаратуры, акрэсліць перспектывы, даць вучням парады для чытання ўлетку	Знаёмства вучняў са спісам твораў для дадатковага чытання, прапанаваных праграмай па беларускай літаратуры	